



























































































































Вучэбнае выданне

**Карпечкіна** Дзіна Аляксееўна

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ  
ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Кантрольныя заданні

Тэхнічны рэдактар *А. Л. Пазнякоў*  
Камп'ютарная вёрстка *Н. У. Герман*.

Падпісана да друку 12.11.2014. Фармат 60x84/16.  
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк. 3,25.  
Ул.-выд. арк. 1,5. Тыраж 62 экз. Заказ № 389.

Установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя А. А. Куляшова», 212022 Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1.  
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/131 ад 03.01.2014 г.

Надрукавана ў аддзеле апэратыўнай паліграфіі  
МДУ імя А. А. Куляшова. 212022 Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова